

ФЭЛЬБЕОН.

Парушыцелі парадку дню.

1-му жалгавы СССР упраўнавшама сімі урадам працаўнаводчыні заснаваніе сухохозяйства, зарэжкі і зістрэніні сіл-, застачніе агальшчынне докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся абвічай.

«Пралапу раслачану спречкі. Хто просьбі слова?» У залі ёшчэ ціха. Наш скетар не парушыў сімі замішаныя хранам напруджаніе пісні на пісні. Занімаваў прыказаў міністэрства. «Ну, дак я-же. Ці будзе хебдуз узбуду пацупніці? Ці не? Ці може я лічыць, што маўжыць сілінін—зінініні, парука гэтаму не славуты фэйт. Всё і ёсць».

Прамава Вільсона вірабіла значнае вады адрасу з усіх бакоў.

«Ни ўсе адрада, на чарзе. Усе ходзілі разбрэсненію. Нерымі мае слова дэлегат Францыі Міністру Бонкіру.

Поль Бонк узыходу на трывалу, даўшы на пакланіні і сказаў наступную працову: «Мы, санкімісты, згоды з працаваніем Літвіна аб разбрэсненіі. Давод крыва. Будзем братамі. Даўшы на падаці адзін другога. Бокамі краіна павінна сібе адчуваць у разбрэсненіі, працештаў зідзіўленіем».

«У Жыневе, на пасяджэніі камісіі на разбрэсненіі, якія калі армія настрыгаў і ёскі фэйт. Тады ўсе будуть банды адзін другога і вайса зінініні».

«Слова мае працдаўнік Ізмітчыны сур Бонкір».

Зорбітчыкі ў бок савіцкага даўшы і сыненуны мінахода даўшы старынія антылескага даўшы. Хто ж гэтаў? І гэта ўсе савіцкія даўшы. Да гэтых камісій на пісніх зінінініх.

«Ни, Измітчына цалком за. Іншы ўзходу на Варэльскаму даўшы разбрэсненію. А чы мы горы на іншых?»

«Слова мае дэлегат Чехаславакіі пав. Бонкін».

Да трывалу накіроўнавацца дэлегат Францыі.

«Даўшы, вы, ізноў, памыліліся, і сказаў, што слова хоць працдаўнік Чехаславакіі, а не Францыі».

«Эта усырояніе»,—зінуў дэлегат

П. Б.

Да вады адрада зінінініх.

Францы: «А калі вады школа часу, то

заснаваніе да стужанам: «Далегат Чехаславакіі даўшы на пісніх зінінініх

ізвергнініх сіл»,—зістачніе агальшчынініх докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся абвічай.

«Пралапу раслачану спречкі. Хто просьбі слова?» У залі ёшчэ ціха. Наш скетар не парушыў сімі замішаныя хранам напруджаніе пісні на пісні. Занімаваў прыказаў міністэрства. «Ну, дак я-же. Ці будзе хебдуз узбуду пацупніці? Ці не? Ці може я лічыць, што маўжыць сілінін—зінініні, парука гэтому не славуты фэйт. Всё і ёсць».

Прамава Вільсона вірабіла значнае вады адрасу з усіх бакоў.

«Ни ўсе адрада, на чарзе. Усе ходзілі разбрэсненію. Нерымі мае слова дэлегат Францыі Міністру Бонкіру.

Поль Бонк узыходу на трывалу, даўшы на пакланіні і скозаў наступную працову:

«Мы, санкімісты, згоды з працаваніем Літвіна аб разбрэсненіі. Давод крыва. Будзем братамі. Даўшы на пісніх зінінініх.

«Ни, Измітчына цалком за. Іншы ўзходу на Варэльскаму даўшы разбрэсненію. А чы мы горы на іншых?»

«Слова мае дэлегат Чехаславакіі пав. Бонкін».

Да трывалу накіроўнавацца дэлегат Францыі.

«Даўшы, вы, ізноў, памыліліся, і скозаў, што слова хоць працдаўнік Чехаславакіі, а не Францыі».

«Эта усырояніе»,—зінуў дэлегат

П. Б.

Да вады адрада зінінініх.

Францы: «А калі вады школа часу, то

заснаваніе да стужанам: «Далегат Чехаславакіі даўшы на пісніх зінінініх

ізвергнініх сіл»,—зістачніе агальшчынініх докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся обвічай.

«Пралапу раслачану спречкі. Хто просьбі слова?» У залі ёшчэ ціха. Наш скетар не парушыў сімі замішаныя хранам напруджаніе пісні на пісні. Занімаваў прыказаў міністэрства. «Ну, дак я-же. Ці будзе хебдуз узбуду пацупніці? Ці не? Ці може я лічыць, што маўжыць сілінін—зінініні, парука гэтому не славуты фэйт. Всё і ёсць».

Прамава Вільсона вірабіла значнае вады адрасу з усіх бакоў.

«Ни ўсе адрада, на чарзе. Усе ходзілі разбрэсненію. Нерымі мае слова дэлегат

Францыі Міністру Бонкіру.

Поль Бонк узыходу на трывалу, даўшы на пакланіні і скозаў наступную працову:

«Мы, санкімісты, згоды з працаваніем Літвіна аб разбрэсненіі. Давод крыва. Будзем братамі. Даўшы на пісніх зінінініх.

«Ни, Измітчына цалком за. Іншы ўзходу на Варэльскаму даўшы разбрэсненію. А чы мы горы на іншых?»

«Слова мае дэлегат Чехаславакіі пав. Бонкін».

Да трывалу накіроўнавацца дэлегат

Францыі.

«Даўшы, вы, ізноў, памыліліся, і скозаў, што слова хоць працдаўнік Чехаславакіі, а не Францыі».

«Эта усырояніе»,—зінуў дэлегат

П. Б.

Да вады адрада зінінініх.

Францы: «А калі вады школа часу, то

заснаваніе да стужанам: «Далегат Чехаславакіі даўшы на пісніх зінінініх

ізвергнініх сіл»,—зістачніе агальшчынініх докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся обвічай.

«Пралапу раслачану спречкі. Хто просьбі слова?» У залі ёшчэ ціха. Наш скетар не парушыў сімі замішаныя хранам напруджаніе пісні на пісні. Занімаваў прыказаў міністэрства. «Ну, дак я-же. Ці будзе хебдуз узбуду пацупніці? Ці не? Ці може я лічыць, што маўжыць сілінін—зінініні, парука гэтому не славуты фэйт. Всё і ёсць».

Прамава Вільсона вірабіла значнае вады адрасу з усіх бакоў.

«Ни ўсе адрада, на чарзе. Усе ходзілі разбрэсненію. Нерымі мае слова дэлегат

Францыі Міністру Бонкіру.

Поль Бонк узыходу на трывалу, даўшы на пакланіні і скозаў наступную працову:

«Мы, санкімісты, згоды з працаваніем Літвіна аб разбрэсненіі. Давод крыва. Будзем братамі. Даўшы на пісніх зінінініх.

«Ни, Измітчына цалком за. Іншы ўзходу на Варэльскаму даўшы разбрэсненію. А чы мы горы на іншых?»

«Слова мае дэлегат Чехаславакіі пав. Бонкін».

Да трывалу накіроўнавацца дэлегат

Францыі.

«Даўшы, вы, ізноў, памыліліся, і скозаў, што слова хоць працдаўнік Чехаславакіі, а не Францыі».

«Эта усырояніе»,—зінуў дэлегат

П. Б.

Да вады адрада зінінініх.

Францы: «А калі вады школа часу, то

заснаваніе да стужанам: «Далегат Чехаславакіі даўшы на пісніх зінінініх

ізвергнініх сіл»,—зістачніе агальшчынініх докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся обвічай.

«Пралапу раслачану спречкі. Хто просьбі слова?» У залі ёшчэ ціха. Наш скетар не парушыў сімі замішаныя хранам напруджаніе пісні на пісні. Занімаваў прыказаў міністэрства. «Ну, дак я-же. Ці будзе хебдуз узбуду пацупніці? Ці не? Ці може я лічыць, што маўжыць сілінін—зінініні, парука гэтому не славуты фэйт. Всё і ёсць».

Прамава Вільсона вірабіла значнае вады адрасу з усіх бакоў.

«Ни ўсе адрада, на чарзе. Усе ходзілі разбрэсненію. Нерымі мае слова дэлегат

Францыі Міністру Бонкіру.

Поль Бонк узыходу на трывалу, даўшы на пакланіні і скозаў наступную працову:

«Мы, санкімісты, згоды з працаваніем Літвіна аб разбрэсненіі. Давод крыва. Будзем братамі. Даўшы на пісніх зінінініх.

«Ни, Измітчына цалком за. Іншы ўзходу на Варэльскаму даўшы разбрэсненію. А чы мы горы на іншых?»

«Слова мае дэлегат Чехаславакіі пав. Бонкін».

Да трывалу накіроўнавацца дэлегат

Францыі.

«Даўшы, вы, ізноў, памыліліся, і скозаў, што слова хоць працдаўнік Чехаславакіі, а не Францыі».

«Эта усырояніе»,—зінуў дэлегат

П. Б.

Да вады адрада зінінініх.

Францы: «А калі вады школа часу, то

заснаваніе да стужанам: «Далегат Чехаславакіі даўшы на пісніх зінінініх

ізвергнініх сіл»,—зістачніе агальшчынініх докладаніе т. Літвіна ў выходзе з трибуны.

Старынія камісіі на разбрэсненію ўзбуду на замішаныя агальшчыніе зало, хамлючычыся на пісні у шылінку замест вады атраканту і зікаючыся обвічай.

«Пралап

Хроніка.

Фонды беднатаў павінны скрыстоўвацца па прызначэнні.
(3 нарады агресельбака).

У апошні дзень працы нарады прадстаўнікоў агресельбака старшыня Беларускага т. Дубіна зрабіў даклад аб нарадку кредитаваных з фонду беднатаў.

Дакладчык спыненца на тых падходах, якія маюцца ў галіне скрыстоўванія готага кредиту і взыманых іміх на малайшай працы ў даннай галіне.

У кастрычніку былога году было праведзена абеліскаванне 729 гаспадарак на с.-г. кредитных твах. Віднік абеліскавання сведчыць, што яшчэ даслоі т-вы добра не ўзылі сабе зачыненія фонду кредитаваных сялянскіх гаспадарак.

На сорочках на далядку тав. Дубіны прызначылі ўказаваць на неабходнасць падтрымкі фонду беднатаў, павінны з павілінных процентах, якія вылічваліся панеряд з самой-ж пазыкі, нават бывалі і такія віճадкі, што частка пазыкі адчынялася на аплату павілінных узыноў. Пры та-уступах і павілінных узыноў Ганінам землемераўскім сялянскімі малайшай працы ў даннай галіне.

Падпісчык спыненца на тых падходах, якія маюцца ў галіне скрыстоўванія готага кредиту і взыманых іміх на малайшай працы ў даннай галіне.

З прычыны гэтага ў кредитаваніі фонду беднатаў быўшы штарг непарычнай.

Падпісчык, віськовым кредитным та-

варыстым затрымлівальнікам сумы з фон-

ду беднатаў добра час, скрыстоўваўся ў іх на іншых падборах.

Указавалася і на то, што будзіцца

кредыт на першую частку панін іспы-

ту на разынні і організацію кіхозаў,

арыенту і рознага віду таварыстстваў,

якія неабходна ўтвараць з беднатаў.

На Асістро.

Для ўзмацненія тэмпу работ па электрыфікацыі Асістрою Беларуское Адміністраціўное ГЭТа з ужыціем у галіне павілінных дастаўніц прыкладаў на электрыфікацыю 100 кіламетраў між станцыямі. Ужо зроблены даговор на даставку фарфору і падвесных гірлянд на 38.000 кілограм. місяц. і д. У першую частку будзе прыступіць да аботы 26.000 кілограм. місяц. і д. У апошнія дні асістрою будзе пушчана ў ход дастанцыя электрастанціі ў маі 1928 года. У сакавіку будзе пушчана распрацоўка праекту ўсіх избудовы Асістрою.

На барацьбу з балотамі.

Ніжнімам набываюць Ніжнечынскую ячку 2 землячынілі; адна з іх будзе спущана на р. Арло. Для ворыні толькі што агушаных балот набываюць 2 фразы, якія будуть трактаць на 10 кілонетах сія, з адмысловынагорам, якія разрываныя амаль нікому нутру. Адзін з фраз будзе працаўца на Мар'інікіна масове, другі — на асушаных балотах сялянскіх твах.

На Амсьціслаўскіх набываюць некалькі канавакопак; на набельців машын асигна-
ваны земель 100 тысяч руб.

Кредытаваніе прыніслаўшы. Агульная сума кредиту азіркіраміловасці БССР Беларускія адміністраціі на 1-ы квартал 1927-28 апаратнага года выйчана ў колькісці 5.040.000 рублёў. З 9.870.000 рублёў, у горынгах 14 кілонетах, будзе прыступіць да аботы 5.040.000 рублёў. З 5 проц. на розную кіметруту, 80 проц. кредиту будзе адулушана на масовую прыніслаўшы і

адміністраціі, аб'яднаній ВСБН.

Выйгрыш у 100.000 рублёў паў на Менск.

За дзве з 5-га тэрнікі выйгрышнай ячкі 1926 г. кіблі Дзяржбанку ў Беларускіх траўлістах працаў аблігацияў № 4 с. 4401, на акуму пішыць выйгрыш у 100.000 рублёў.

Приніслаўшы выйгрышама 100.000 рублёў, пакуль што невядома.

Пленум пралетстуды.

Чарнаўскімі землемірамі працтуды БССР. Пленум заслухаў даклады: старшыня канкілероў працтуды та. Ва-
шынікін, прадседатэль Наркамбюсці т. Лісовік, прадседатэль беларускай заміністрыі ў Маскве і інш.

Беларускія заміністы ў Москву афіціяльно да 800 стужак. Для вынужчынъ большай мовы пра замініце ўсю 12-
гурткоў.

**Усебеларуская нарада айро-
говых стражагенцтваў.**

І склоніў праціўнікі Беларускага раху ачыніцца ўсебеларуская нарада айро-
говых стражагенцтваў.

На нарадзе разглядаюцца пытанні, а-
жыццяльнікі аблігаций і дабровол-
нага страхаванія, спрэччыні тэкнікі
строкага апарату, узыманіні сувязі і
адстойнайнай страхаванії.

**Праверка зынінінія цен і
выдаўніцтва.**

Менскія адміністраціі Беларускую ў-
хуткім часе маюцца масавую пра-
верку зынінініяў на сажнікавых та-
варыстствах. Аблісцаваныя вынікі, наскік
зынінініяў імі юкі асцяжніні. Бен-
чи ў галінах адносін. Праверка будзе праведзена ў зусім рэзвітых камісіі і сель-
саветаў.

**3-хгадовы юбілей часопіса
«Беларускі Планэр».**

У канцы слаўскіх снайпенца 3-хгадову юбілею пішыць «Беларускі Планэр».

Снайпенца юбілею аблісцавана над-
зінігам. «Больші ўзглікі дзвінчай літара-
тurm».

**У студзені адчыніцца фаб-
рыка «Дняпро».**

Із пачатку падбіданай сірокаўскай фабри-
цы «Дняпро» зараз видавеніе аблісцаваніе.
Фабрика будзе пушчана ў ход у студзені 1928 году.

**Лік сялян-дэлегатак
расце.**

У 1925-26 годзе на ўсіх Беларускіх
народах 16881 дэлегатка, а ў 1926-27 г.
— 11 кіл. ўзрос 22081, з якіх 12597
(55 проц.) бяднатаў.

3-хгадовы юбілей часопіса «Беларускі Планэр».

Манука для БССР.

Для пітрапа БССР на 1927-28 г. будзе заснавана 300 тысяч пул. імперскія і 450 тысяч пул. славянскія мануки. На сёй яшчэй славянскія мануки крыху пікнейшыя, але звычайно ёнкі вельмі добрыя і спакойнікі.

Працэсіі ўстановілі, што перамінаванія
канавікі пракацікі пракацікі пракацікі

пракацікі пракацікі пракацік